

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

Аляксандар Казулін правёў сустрэчы на Віцебшчыне – у Воршы, Наваполацку ды абласным цэнтры. Сустрэчы ў Віцебску спрабавалі сарваць тутэйшыя сябры БРСМУ: задаўшы некалькі праваацыйных пытанняў, яны наладзілі дэманстрацыйны сыход з залі ветакадэміі. Тое самае ўжо знаёмыя журналістам маладыя людзі паспрабавалі паўтарыць і ў часе другой сустрэчы – у Цэнтры дзіцячае творчасці. У абодвух выпадках прысутныя абурыліся паводзінамі маладзёнаў, заклікаўшы міліцыянтаў навесці парадак.

Якраз тым самым часам у Віцебску быў і яшчэ адзін кандыдат на прэзydэнта – Сяргей Гайдукевіч. Нідзе па горадзе не было аб’яваў пра гэтую сустрэчу, і таму нават ахвотныя на яе ня трапілі.

Цытаты

“Цяпер у сьвеце тры жахлівыя рэчы. Гэта прэзydэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад, прэзydэнт Беларусі Лукашэнка і птушыны грып”. *Ананімны званок з Віцебску на Радыё Свабода* .

Людзі

Дэкан філфака БДУ асабіста здаў у міліцыю двух моладзевых актывістаў. Віталь Броўка і Дзяніс Дзянісаў зайшлі да студэнтаў на перадвыбарчую агітацыйную сустрэчу, якую ладзіў дэкан, і на іхную прысутнасць звярнуў увагу тутэйшы ідар БРСМУ. Дэкан Віктар Несьцяровіч абвінаваціў актывістаў спачатку ў тым, што яны “ ідэйна разлажылі” ягоных студэнтак, а потым – у злосным хуліганстве, пра што і напісаў у заяве. Спадар Несьцяровіч вырашыў асабіста суправаджаць затрыманых у Першамайскі РАУС, каб міліцыянты ня выпусцілі іх па дарозе. Праседзеўшы ў паструнку 2 гадзіны, дэкан уцёк дадому, а хлопцаў пратрымалі яшчэ колькі часу ды адпусцілі.

Факты

Яшчэ адзін штраф атрымаў Барыс Хамайда. 10-га сакавіка апазыцыйнага зноў затрымалі з плякатам “Байкот – гэта маральная перамога!”. Затрыманага даставілі ў Чыгуначны райсуд, дзе суддзя А.Грабянчук прысудзіла яму 4 мільёны 960 тысяч штрафаў за несанкцыянаваны пікет, зазначыўшы напрыканцы: “Мы толькі ўчора аштрафавалі далі вам штраф у 4 мільёны 860 тысяч, але гэта вас, відаць, ня ўразіла!”.

Абвесткі

Як абысьці блякаваньне ў Інтэрнэце? Як паказвае досвед мінулых палітычных кампаніяў, беларускія ўлады баяцца пашырэння інфармацыі праз Інтэрнэт і спрабуюць заблякаваць незалежныя каналы інфармацыі. На сайтах www.svaboda.org і www.charter97.org падаюцца звесткі, як і што рабіць, калі 19-га сакавіка апазыцыйныя сайты не адчыняцца.